

Запрашаем наведальцаў 11 лістапада 2023 г. Дзень прапаганды здаравага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Не шкодзь свайму здароўю"	9.00 - 9.45	Кабінет № 4	Новік Т.А.
Спартландыя "Здароваму ўсё здрава"	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
Конкурс малюнкаў "Шлях да здароўя"	10.50 - 11.35	Кабінет № 15	Грыгор'ева В.В.
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Мы - за здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет № 12	Бушук Н.Ю.
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Не шкодзь свайму здароўю"	9.00 - 9.45	Кабінет № 4	Новік Т.А.
Спартландыя "Здароваму ўсё здрава"	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
Конкурс малюнкаў "Шлях да здароўя"	10.50 - 11.35	Кабінет № 15	Грыгор'ева В.В.
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Мы - за здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет № 12	Бушук Н.Ю.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Экскурсія ў РУТТ "Нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм", Музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці		г. Мінск	Чабацько С.С. Імховік Н.А. Сталярчук Ж.А.